

Ленін едзе не на легендарным бранявіку, а на трактары „Беларус“, бо на беларускіх пляцах па-ранейшаму стаяць сотні ленінаў, часам недагледжаных, з птушынымі выпаражненнямі на лысінах — птушкі не аштрафуеш і ня кінеш у вязыніцу, як гэта сталася нядайна з Аляксеем Шыдлоўскім, што зъ сябрамі ўпрыгожыў адпаведнымі надпісамі помнік Леніну ў Стоўпцах.

Што будзе з галоўным беларускім леніным на сталічным пляцы Незалежнасці пасля краху лукашэнкаўскага рэжыму? Хтосьці прапануе адвезьці помнік у адмысловую разэрвацию, хтосьці — беражна надзець на яго клетку і ў такім выглядзе захаваць як перасыцярогу нашчадкам.

І ёсё ж гэты ленін варты лепшае долі — на ім зьбярогся ад бальшавіцкага перасыльеду беларускі правапіс. Падыдзіце да помніка бліжэй і прачытайце: „Наперад, пад съцягам ленінізму!“ Мяккі знак перажыў усе рэпрэсіі на ленінскім манумэнце пад крысом ленінскага паліто.

## Ліхтар

Сярэсук Сокалаў-Воюш

„Ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россыпін росаў“...

Вось так на пачатку стагодзьдзя з-пад пяра Максіма Багдановіча ліхтарнямі і асфальтам, партавымі агнямі Лібавы і рамізьнікамі ўрывалася ў беларускую пазію тэма места. Ліхтарні, ліхтаркі ці ліхтары сталіся проціпастваўленнем лучыне, лямпе і нават чаканью, што загляне сонца і ў наша аконца.

Слова ліхтар прыйшло да нас зь нямецкай мовы, дзе яно азначала прыладу, на якую ставяць сьвечку — сьвечнік, альбо, як цяпер кажуць: падсвечнік.

У 70-х гадох у Наваполацку група студэнтаў мясцовага інстытуту выдавала непадцэнзурны рукапісны часопіс „Блакітны ліхтар“. За гэта выдаўцы досьць хутка пазнаёміліся з КГБ. Напрыканцы стагодзьдзя ліхтары сталіся ўлюбёным аб'ектам местачковых хуліганай, якія не праpusкалі зручнага моманту запусціць у ліхтар каменем. Згаданае „загляненне сонца і ў наша аконца“ зъмянілася цвёрдым: „Цемната — друг маладёжы“. Адзіным съявлілом у гэтай цемры сталіся „ліхтары“ ў выглядзе сінякоў пад вачыма падлеткаў. Атрыманыя ў бойках, яны почасту зъяўляліся адзнакамі асабістага гонару. Гэта быў пачатак дэградацыі маладых беларусаў, якім усё — ад уласнага жыцця да жыцця Айчыны — было „да ліхтара“.

## Майстроўня

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Майстроўня, зафіксаваная ці ня ўсімі слоўнікамі пачатку стагодзьдзя, на канец савецкай эпохі была цалкам выціснутая майстэрніяй. Да пачатку 80-ых гадоў ейнае існаванье трymалася хіба толькі на эміграцыйных выданьях. Новае жыццё словам даў паўлегальны студэнцкі рух адраджэння Беларушчыны. Якраз легальная частка руху і была аб'яднаная ў „Беларускую Сылеўна-Драматычную Майстроўню“, якая ладзіла фальклёрныя съявы, вяла асьветніцкую працу.

Гонар адраджэння слова майстроўня належыць тагачаснай студэнтцы

філфаку БДУ Ірыне Крук, якая знайшла гэтае слова ў „Беларускай Драматычнай Майстроўні“ — аматарскай тэатральнай студыі, што існавала ў Вільні ад 1922 да 1925 году, папулярызавала нацыянальную тэатральную культуру ды спыніла сваё існаванье ў выніку рэпрэсіяў з боку польскіх уладаў, а таксама праз матэрыяльныя цяжкасці. Сярод кіраунікоў віленскай *майстроўні* — імёны Арсения Канчэўскага і Леапольда Родзевіча.

*Майстроўня* 80-ых таксама зазнала на сабе перасьлед, цяпер ужо савецкіх уладаў, якія нават у самім слове *майстроўня* бачылі прыкметы нядобранадзейнасці. У адрозненіи ад „добронадзейнай“ майстэрні, *майстроўня*, дзякуючы нязвыкламу суфіксу *-оў-*, рабілася падазронай — больш беларускай.

## Макарона

*Сяргей Харэўскі*

Беларусы ведалі локшыну, але гэта была рэдкая страва, найперш з прычыны браку пшанічнае муکі. *Макарона* — ня локшына, ейны выраб патрабуе найлепшае муکі, тлустага малака, адмысловых апаратуў. Гэткія магчымасці зявіліся ў Беларусі толькі ў 60-я гады, калі запрацавалі *макаронныя фабрикі* ў Віцебску, Барысаве і Слуцку.

Акурат у гэты час за Беларусіяй была замацаваная роля бульбянога поля СССР. Грэчка і гарох спачатку пачалі пропадаць з палеткаў, пасля з прылайкаў. Іх замяніла *макарона*, паводле калярынасці роўная мясу. Неад'емнай часткаю мэню стала „*макарона па-флёцку*“ — сумесь *макароны* з тушнінаю. Гэту гіэркалярыйную страву спажывалі цяпер ня толькі маракі з субмарынаў Запаляр'я, але й беларускія дзецы і іх бацькі. Чым бяднейшыя былі людзі, тым больш налягалі яны на гэтыя танны і калярыйны прадукт. Беларускі пралетарыят заўважна патлусьцеў.

Сёння беларусы забываюцца пра *макарону*. Айчынная — дрэннай якасці, імпартная — дарагая. „*Макарона па-флёцку*“ цяпер згадваецца ў мінульым часе. На радасць дыетолягам.

## Макулятура

*Сяргей Дубавец*

*Макулятура* — гэта скарыстаная і прызначаная для перапрацоўкі папяровая прадукцыя. Старыя газэты, непатрэбныя кнігі, ведамасці, сышткі, абгорткі зьбіраюць у стосы, перавязваюць вяроўкай і здаюць — *на макулятуру*. Кабета-прыёмшчыца ставіць вашыя пакункі на вагу і, падлічыўшы на костках, распложваеца грашыма або нейкімі гаспадарчымі рэчамі, напрыклад, туалетнай паперай.

Кожны, каму даводзілася быць у савецкіх піянэрах і школьніках, ведае, што такое *збор макулятуры* — сапраўднае сацыялістычнае спаборніцтва паміж клясамі за тое, хто здасць болей, калі дзеля перамогі ў пакункі старых часопісаў вязаліся нават лепшыя тамы з бацькоўскай бібліятэкі. Самыя важкія былі, натуральна, энцыклапэдычныя тамы. І ўсё дзеля чаго? Для хуткаплыннае славы — нейкай ганаровай граматы, якую са зъменаю пакаленьняў чакаў той самы *макулятурны* лёс.